

ЮБІЛЕІ

16 верасня – 80 гадоў з дня нараджэння (1931) П. Ф. Лысенкі, вучонага-археолага

К. Д. Варанько, вядучы бібліёграф Нацыянальнай бібліятэki Беларусі

Яркай вяхой у беларускай навуцы стала вывучэнне старажытнай гісторыі паўднёвой часткі Беларусі археолагам Пятром Фёдаравічам Лысенкам.

Нарадзіўся будучы даследчык у в. Зарачаны Полацкага раёна Віцебскай вобласці ў сям'і сельскага служачага. У 1953 годзе П. Ф. Лысенка з адзнакай скончыў гістарычны факультэт Мінскага педагогічнага інстытута. Пэўны час настаўнічаў у Бярэзінскім раёне Мінскай вобласці, але мары пра навуковую дзейнасць не пакідалі яго. У 1960 годзе паступіў у аспірантуру Інстытута гісторыі Акадэміі науک БССР. Пасля заканчэння вучобы ў 1964 годзе ён застаўся працаўцем у інстытуце. У 1973–1980 гадах быў загадчыкам сектара, у 1980–2001 гадах узначальваў аддзел сярэдневяковай археалогіі.

У 1960-ыя гады маштабнае археалагічнае вывучэнне старажытных гарадоў на тэрыторыі Беларусі толькі пачыналася. Малады вучоны ўдзельнічаў у экспедыцыях у Тураў і Пінск, вынікі якіх былі апублікованы ў сумеснай з Г. В. Штыхавым брашуры «Древнейшие города Белоруссии» (1966). Кандыдацкую дысертацию на тэму «Города Туровской земли» Ф. Лысенка абараніў у 1971 годзе. У выдадзенай у 1974 годзе манаграфіі пад такой жа назвай былі прааналізаваны гісторыя фарміравання і развіцця Тураўскай зямлі, яе эканамічны ўзровень і ўзнікненне на яе тэрыторыі трываліцца гарадоў, гісторыя якіх разгледжана на падставе пісьмовых і археалагічных крыніц. У даследаванні гарадоў Тураўскай зямлі вучоны асноўную ўвагу засяродзіў на вывучэнні старажытнага Брэста (летапіснага Бярэсця). Складаная і цяжкая праца расцягнулася амаль на два дзесяцігоддзі. У 1968 годзе быў адкрыты старажытны горад. Упершыню для драўлянай бытавой архітэктуры старажытнасці П. Ф. Лысенка выявіў жыллёвыя пабудовы на 12–13 вянкоў з аконнымі праёмамі. Пры раскопках прасачыў

планіроўку і забудову горада, структуру гарадской гаспадаркі, што з'яўляецца адной з асноўных праблем у даследаванні сацыяльнай гісторыі Старожытнай Русі. Сярод падобных помнікаў Усходняй Еўропы Бярэсце займае адно з першых месцаў па колькасці знайдзеных драўляных пабудоў, што дае ўяўленне пра масавае гарадское драўлянае дойлідства. Усебаковае вывучэнне пабудоў з'яўляецца значным укладам вучонага ў распрацоўку пытанняў старажытнага гарадскога будаўніцтва. У 1982 годзе помнік атрымаў надзейнае сховішча. Быў створаны на месцы раскопак археалагічны музей «Бярэсце», дзе на агульной плошчы ў 370 кв. м экспануюцца дзве вулічныя маставыя, 28 драўляных жылых і гаспадарчых пабудоў, рэшткі глінабітных печак XIII стагоддзя. Багатыя матэрыялы, атрыманыя пры шматгадовых даследаваннях гарадзішча старажытнага Бярэсця, пасля дасканалага вывучэння былі апублікаваны П. Ф. Лысенкам у манаграфіі «Берестье» (1985), па якой у 1987 годзе ў Маскве абараніў доктарскую дысертацию. Вучоны выдаў навукова-папулярную манаграфію аб гэтым унікальным помніку «Открытие Берестья» (1989). У 1993 годзе П. Ф. Лысенку прысвоена прафесарскае званне.

Археолаг праводзіў палявыя даследаванні ў Пінску, Слуцку, Давыд-Гарадку, Клецку, Рагачове, Мазыры і інш. У Тураве ім было вывучана язычніцкае капішча. На пляцоўцы замчышча знайдзены новы ўнікальны аб'ект — крыж, цалкам выкладзены з цэглы, аналогіі якому невядома ва Ўсходняй Еўропе. Упершыню быў ускрыты падмурак праваслаўнага храма XII стагоддзя ў Тураве. Пазней вучоны выдаў манаграфіі «Туровская земля XI–XIII вв.» (1999; 2-е выд., 2001), «Древний Туров» (2004), «Сказание о Турове» (2006; 2-е выд., 2007). Шматгадовая праца даследчыка падрыхтавала глебу для ўзнікнення ў Тураве новага музеянаага комплексу гарадскіх старажытнасцей, што з'яўляецца важнай часткай

гісторыка-культурнага асяроддзя Палесся. У 2005 годзе быў створаны археалагічны музей «Древний Туров». Пётр Фёдаравіч абраны ганаровым грамадзянінам горада Турава.

На працягу сваёй навуковай дзейнасці археолаг вывучаў матэрыялы пахавальных помнікаў старажытнага насельніцтва, вынікам чаго стала манаграфія «Драговичи» (1991). У 1997 годзе выйшла з друку навукова-

папулярная манаграфія вучонага «Древний Пинск, XI–XIII вв.», прысвечаная 900-годдзю старажытнага горада.

За навуковыя дасягненні ў вывучэнні беларускай спадчыны П. Ф. Лысенка ў 2002 годзе стаў лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. Сваёй археалагічнай дзейнасцю вучоны заклаў трывалы падмурак для далейшых даследаванняў айчыннай гісторыі.

Працы П. Ф. Лысенкі

Туровская земля, IX–XIII вв. / П. Ф. Лысенко ; НАН Беларуси, Ин-т истории. — 2-е изд. — Минск : Беларус. навука, 2001. — 268 с.

Древний Туров / П. Ф. Лысенко ; НАН Беларуси, Ин-т истории. — Минск : Беларус. навука, 2004. — 180 с.

Сказание о Турове / П. Ф. Лысенко ; НАН Беларуси, Ин-т истории. — 2-е изд. — Минск : Беларус. навука, 2007. — 118 с.

Открытие Берестъя / П. Ф. Лысенко. — 2-е изд., доп. — Минск : Беларус. навука, 2007. — 181 с.

Древний Пинск, XI–XIII вв. / П. Ф. Лысенко. — Пинск : Пинская региональная типография, 2007. — 171 с.

Літаратура аб жыцці і дзейнасці вучонага

Лысенка Пётр Фёдаравіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. — Мінск, 1999. — Т. 9. — С. 384–385.

Лысенко Пётр Фёдорович // Республика Беларусь : энциклопедия : в 7 т. — Минск, 2007. — Т. 4. — С. 575.

Лысенка Пётр Фёдаравіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. — Мінск, 1997. — Т. 4. — С. 407.

Лысенка Пётр Фёдаравіч // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя : у 2 т. — Мінск, 2011. — Т. 2. — С. 34.

Лысенко Пётр Фёдорович // Институт истории НАН Беларуси в лицах, 1929–2008 : биобиблиогр. справ. / Г. В. Корзенко [и др.] ; ред. совет: А. А. Коваленя (пред.) [и др.] ; НАН Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2008. — 240 с.

Корзенко, Г. В. Лысенко Пётр Фёдорович / Г. В. Корзенко // Историки Беларуси в начале XXI столетия : биобиблиогр. справ. / Г. В. Корзенко ; НАН Беларуси, Ин-т истории. — Минск, 2007. — С. 235–236.

Лысенко Пётр Фёдорович // Гуманитарии и обществоведы Национальной академии наук Беларуси / сост.: О. В. Бонько [и др.]; редкол.: Л. Ф. Евменов [и др.]; НАН Беларуси, Отд. науч. информ. по гуманит. наукам, Комис. по истории науки НАН Беларуси. — Минск, 1997. — С. 80.

Лысенка Пётр Фёдаравіч // Памяць : Пінск / уклад.: В. М. Курсаў, С. Ф. Шапіра ; рэдкал.: Г. К. Кісялёў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1998. — С. 500.

Каваленя, А. А. Даследчык Тураўскай зямлі : [да 75-годдзя з дня нараджэння і 45-годдзя навук. дзейнасці П. Ф. Лысенкі] / А. А. Каваленя. Бібліографічны паказальнік публікаций П. Ф. Лысенкі / склад. Т. М. Карабушкінай, Н. М. Дубіцкай. Літаратура аб жыцці і палявых даследаваннях П. Ф. Лысенкі / складанне Т. М. Карабушкінай, А. Ф. Лысенка. Он научил меня работать в тяжёлых условиях... : (слово про учителя) / Л. Колединский // Археалогія эпохі Сярэдневякоўя : [да 75-годдзя з дня нараджэння П. Ф. Лысенкі] / Ін-т гісторыі, НАН Беларусі ; навук. рэд. В. М. Ляўко. — Мінск, 2006. — С. 5–17, 238–240.

Каваленя, А. А. Даследчык Тураўскай зямлі / А. Каваленя, В. Ляўко, А. Мядзведзеў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2006. — № 9. — С. 53–57.

Карабушкіна, Т. М. Даследчык Тураўскай зямлі / Т. М. Карабушкіна. Берестъе: двадцать пять лет спустя / М. Шелехов // Тураўшчына : мінулае, сучаснасць, будучыня / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; Грамад. аб'яд-не Тураўс. навук.-асветніц. т-ва; навук. рэд. П. Ф. Лысенка. — Мінск, 2007. — Вып. 6. — С. 132–144.

Лысенко Пётр Фёдорович // Учёные Пинщины / авт.-сост.: Н. А. Кибак, П. Н. Сінкевіч ; ЗАО ВЦ «Аквабел». — Минск, 2003. — С. 77–78.

Белоус, И. Древняя Русь Петра Лысенко / И. Белоус // Нёман. — 2007. — № 4. — С. 175–181.

Шелехов, М. Берестъе: двадцать лет спустя / М. Шелехов // Беларуская думка = Белорусская мысль. — 2002. — № 4. — С. 116–128.